

ЗВЯЗДА

Орган ЦК і МК КП(б)Б, ЦВК і СНК БССР

№ 11 (5987) 14 студзеня 1938 г., пятніца ЦАНА 10 КАП.

ВЯРХОЎНЫ СОВЕТ САЮЗА ССР ПАЧАЎ СВАЮ РАБОТУ

12 студзеня 1938 года ўвоўдзе ў гісторыю як дзень вялікага ўсенароднага свята. У гэты дзень пачала працаваць першая Сесія Вярхоўнага Савета ССР — савецкага парламента, выбраннага на аснове самай дэмакратычнай у свеце Сталінскай Канстытуцыі. Прыступіў да работы вышэйшы орган дзяржаўнай улады сацыялістычнай краіны, выбраны 90 мільёнамі савецкіх людзей у значна большы дзень 12 снежня.

У гэтым сапраўды народным парламенце прадстаўлены ўсё, неабсяжны Савецкі Саюз, усё шматлікія народы і нацыянальнасці, пасяляючы нашы вялікую радзіму, Магучыя, несакрушальна сіла савецкай краіны, рост яе выдатных людзей знайшлі сваё адлюстраванне ў Вярхоўным Савеце ССР.

Першы дзень работы Сесіі Савета Саюза і Савета Нацыянальнасцей з'явіўся незабытай адзнакай народнага і нацыянальнага адзінства народаў ССР, мабільнасці вялікага 170-мільённага савецкага народа. Сустрэча народных выбарнікаў і першым усенародным дэпутатам таварышам Сталіным, з кіраўніцтва партыі і Урада ператварылася ў вялікую дэманстрацыю згуртаванасці народаў ССР вакол Сталінскага Цэнтральнага Камітэта партыі і Саветаў Урада.

Савецкі народ даручыў сваім дэпутатам па-ленінску, па-сталінску вырашаць важнейшыя пытанні жыцця краіны, аднавіць дзяржаўныя задачы. Першы паязданні абодвух палат савецкага парламента адзначаліся асабліва вялікай дэмакратычнасцю, прастамай, мудрымі большавіцкімі падходамі да важнейшых пытанняў парадку дня. Савецкі парламент — гэта не спява для выступленняў, бенефісаў прысяжных бабатуноў, для розных пённых махінацый банкаўскіх і фінансавых парадкаў, гэта не трыбуна для прыгожых, нудных прамов «верналадзіцкіх апавідаў», як гэта мае месца ў буржуазных парламентах. Гэта — вышэйшы орган дзяржаўнай улады, які павінен звязваць з народам, выконвае яго волю, яго наказ. Гэтай вярхоўнай сувяззю з народам, гэтым непаўторным адзінствам, гэтым існаваннем сваёй жыццёва і інтарэсамі і шчасце разам былі прасякнуты выступленні ў абодвух палатах у дзень з'яўлення Сесіі.

Сесія Вярхоўнага Савета ССР у першы дзень выразыла на пасяджэннях абодвух палат вялікімі шчырамі, якія выклікаюць з асобных палатніц Сталінскай Канстытуцыі ССР.

Выбраны старшынёй Савета Саюза і Савета Нацыянальнасцей і іх намеснікі.

Выбары старшынёй палат савецкага парламента з'явіліся яркай дэманстрацыяй любові і довер'я да партыі Леніна — Сталіна, да партыі, якая ператварыла адсталую, пемную, забраўную краіну, якой была стэрпа Расія, у квітэтную магучую краіну сацыялізму.

Для ўсебаўзнавага разліку і папраўчых найбольш дзяржаўных пытанняў абодве палаты паспяховы стварылі рад пастаянных камісій.

На аснове артыкула 32 Сталінскай Канстытуцыі, згодна якому ўсе закондавальныя ўлада ССР ажыццяўляюцца Вярхоўным Саветам, створаным пры абодвух палатах Камісіяў Законадаўчых меркаванняў. Вызначаны Камісія Савецкага Саюза і Камісія Нацыянальнасцей будуць рэалізаваць пытанні бюджэта, якія маюць вялікае значэнне для развіцця народнай гаспадаркі і ўмацавання абароназдольнасці краіны.

Як адзначыў у сваім выступленні на Сесіі Савета Нацыянальнасцей дэпутат Вярхоўнага Савета Отто Юльевич Шміт, усё савецкі народ падтрымае сваёй урады і яго рашучасці абараняць усё сваёй магучасцю наша мірнае будучыню, на ўсёй міжнароднай абстаноўцы, калі чорныя хмары вайны згустваюцца на гарызонце, вярхоўны орган савецкай улады не можа не звярнуць сваёй пісьмай увагі на пытанні міжнароднай палітыкі. Вось чаму абодве палаты паспяховы стварылі пастаянную Камісію па замежных справах.

З выключнай адважнасцю і ідэалістычна прышло абмеркаванне гэтах важнейшых пытанняў. Дэпутаты Вярхоўнага

Савета ССР — лепшыя людзі нашай пудоўнай краіны — паказалі ўсому свету адзінства волі, пачуццяў і імкненняў выбарніцкага народа. Першы дзень работы Сесіі ліпіў раз пацвердзіў той сапраўды сацыялістычны дэмакратызм, якім прадэманстравана наша Сталінскай Канстытуцыя.

Работа абодвух палат савецкага парламента дэманстравала іх поўную роўнапраўнасць. У нас няма, як у буржуазных краінах, падзвалення парламента на ніжнюю і верхнюю палату, з якіх адна змяшчае выразца «волю народа», а другая — служыць тормазам, «могілкам» няваж для тых мізэрных дэмакратычных рэформ, якія прыліты ніжняй палатой. Абодве палаты савецкага парламента служаць народу, выконваюць яго дзяржаўную волю. У Савеце Саюза прадстаўлены агульныя інтарэсы ўсіх працоўных ССР, незалежна ад іх нацыянальнасці. У Савеце Нацыянальнасцей, побач з гэтым, адлюстравана асобныя, спецыфічныя інтарэсы ўсіх нацыянальнасцей ССР.

Беларускі народ, які ў мінулым быў сціснуты ў кайданых царскага самодаржаўства, быў пачаў сваёй дзяржаўнасці, стаў, дзякуючы Канстытуцыі сацыялістычнай рэвалюцыі, дзякуючы вялікай партыі Леніна — Сталіна, роўнапраўным членам брацкай савецкай народнай і ў першым адзінай з усімі народамі краіны Савецкай пачаў сваёй сацыялістычнай дзяржаўнасці. Беларуская Савецкая Сацыялістычная Рэспубліка з'яўляецца перадавым фарпостам на захадных рубяжах несаляжнага Савецкага Саюза.

Выбраннікі беларускага народа ў савецкім парламенце выраілі са сябе вялікія справы дзяржавы, якая займае адну постоўную частку зямнага шара.

Дэпутат беларускага народа тав. А. М. Давыдкі выбран намеснікам Старшынёй Савета Нацыянальнасцей Вярхоўнага Савета ССР. Таварышы: А. А. Волкаў, А. Ф. Кавалеў, Н. І. Суганяк, С. П. Рачок і М. П. Фінагану выбраны членамі пастаянных камісій Савета Саюза і Савета Нацыянальнасцей. Беларускі народ таварышам Сталіну, адказаў на яго дэпутатам, лепшымі людзям Беларусі ў агульнасці.

Работа Сесіі праходзіла ў атмасферы выключнага энтузіязма і ўрады. Адзінаццаць Сесіі сустрэла 170-мільённым савецкім народам, які вялікае ўсенароднае свята.

Ва ўсіх гарадах, раёнах пачаўся, калгасах і пагранічных заставах БССР адбыліся шматлікія мітынгі, на якіх прадэманстравана ўрады і адна Сесію, выказвалі пачуцці любові і адна-адна вялікаму таварышу Канстытуцыі ССР таварышам Сталіну. Удзельнікі многіх мітынгаў паслалі сваім дэпутатам прыватныя пісьмы, у якіх паказалі ім поспеку ў іх вялікай і адважнай справе і дэлі сваёй шчырае казак:

«Памітайце, што вы служыце народу. Будзьце такімі, як Ленін і Сталін. Забываць несакурушальную магучасць савецкай краіны, маючыце яе абарону. Не забывайце ні на хвіліну мудрых указанняў таварыша Сталіна аб рэвалюцыйнай пільнасці, аб капіталістычных арганізмах.

Працоўны Савецкай Беларусі прасіць сваіх дэпутатаў перадаць вялікім Сталіну пачуцці любові, адважнасці і пільнасці беларускага народа.

Палкі прыліты выбарнікам савецкага народа — лепшымі людзям краіны сацыялізма — шчыры працоўны ўсёго свету.

«Мы, амагаючыся ў Іспаніі супроць фашыстаў — смаротных ворагаў пільнасці, — піша газета «Фронт рока», — усімі нашымі баямімі сіламі вітаем вялікую палатню ў краіне, спачуванне народу і якой нашай барацьбе мы ніколі не забудзем».

Працоўны Чэхаславацкі вітаюць Сесію Вярхоўнага Савета, як фарпост свабоды і дэмакратыі, як магучую і верную апару ў барацьбе за мір.

Працоўны Савецкага Саюза і ўсёго свету з любоўю і надзеяй сочаць за работай Сесіі.

Пажалаем першай Сесіі першага Вярхоўнага Савета ССР вялікіх поспехаў у яе адважнай дзяржаўнай справе на карысць сацыялізма, для шчасця і росквіту нашай пудоўнай радзімы.

АБ ПАСЯДЖЭННЯХ ПЕРШАЙ СЕСІІ ВЯРХОЎНАГА СОВЕТА ССР

Сёння, 14 студзеня, у 11 гадзін дня, у зале пасяджэнняў Савета Саюза, у Крэмлi, абудовацца пасяджэнне Савета Саюза.

У парадку дня — даклад Мандатнай камісіі Савета Саюза.

Сёння, 14 студзеня, у 6 гадзін вечара, у зале пасяджэнняў Савета Нацыянальнасцей, у Крэмлi, абудовацца пасяджэнне Савета Нацыянальнасцей.

У парадку дня — даклад Мандатнай камісіі Савета Нацыянальнасцей.

ВАЕННА-ПАЛІТЫЧНАЯ АКАДЭМІЯ РСЧА ІМЯ В. І. ЛЕНІНА

Загам народнага камісара абароны імя Талмацова пераіменавана ў Ваенна-палітычную Акадэмію РСЧА імя В. І. Леніна.

«ПРАВДА».

НОВЫЯ ВЫТВОРЧЫЯ ПЕРАМОГІ

ГОМЕЛЬ. На мітынг, прысвечаны адкрыццю першай Сесіі Вярхоўнага Савета ССР, сабралася больш 600 рабочых сталінска-пачага завода імя Кірава.

Першым выступіў стары майстар завода тав. Адамчык.

Выступіўшыя рабочыя тт. Люміна, Буш-дзіроў і іншыя абавязаліся яшчэ больш павялічыць прадукцыйнасць працы, палепшыць якасць выпускаемай прадукцыі.

У гэты дзень стэхаванец т. Лукомскі выканаў сваё заданне на 325 процантаў, стаханавец т. Жыгальскі — на 316 процантаў.

Магаслоўныя мітынгі адбыліся ў гэты дзень і на іншых прадпрыемствах горада.



Першая Сесія Савета Саюза Вярхоўнага Савета ССР. На здымку: дэпутаты Савета Саюза Вярхоўнага Савета ССР таварышы І. В. Сталін, А. А. Андрэеў і Н. С. Хрушчоў на першым пасяджэнні першай Сесіі Савета Саюза.

ПЕРШАЯ СЕСІЯ ВЯРХОЎНАГА СОВЕТА ССР ПЕРШАГА СКЛІКАННЯ

ІНФАРМАЦЫЙНАЕ ПАВЕДАМЛЕННЕ АБ ПАСЯДЖЭННІ СОВЕТА САЮЗА 12 СТУДЗЕНЯ 1938 ГОДА

12 студзеня ў 4 гадзіны дня ў зале пасяджэнняў Савета Саюза, у Крэмлi, адбылося адкрыццё Сесіі Савета Саюза. На прапанову дэпутата тав. Хрушчоўа Н. С. Сесію адкрывае старшынё дэпутат Савета Саюза акадэмік Аляксей Нікалавіч Бах.

Пасля кароткай прамовы тав. Баха Савет Саюза прыступіў да выбару Старшынё і намеснікаў Старшынё Савета Саюза. Старшынёй Савета Саюза аднагалосна выбран тав. Андрэеў Андрэй Андрэевіч; намеснікамі Старшынё выбраны тав. Лысвенка Трафім Дзмітрэвіч і тав. Сегібаеў Сулітан.

Савет Саюза прыняў наступныя рэзалюцыі Сесіі:

1. Пасяджэнні Сесіі Савета Саюза адбываюцца з 11 гадзін раніцы да 3 гадзін дня.
2. Дакладчыкам па пытаннях парадку дня Сесіі Савета Саюза зацверджваецца Старшынё Савета Саюза.
3. Кожная група дэпутатаў Савета Саюза, якая налічвае не менш 50 чалавек, можа выстаўляць свайго сакладчыка.
4. Дакладчыкам прадастаўляецца для закліка адна гадзіна і для закліка савеза — 30 мінут; сакладчыкам для сакладчыка — 30 мінут, для закліка савеза — 15 мінут.
5. Прамоўным прадастаўляецца слова ў першы раз 20 мінут і ў другі раз — 5 мінут.
6. Асабістыя заявы і фактычныя дзелькі ўносяцца ў пісьмовым выглядзе і агаляюцца Старшынё Савета Саюза неадкладна або ў канцы пасяджэння, гледзячы на іх змест.
7. Уначарговыя запітаны ўносяцца ў пісьмовым выглядзе і агаляюцца Старшынё Савета Саюза неадкладна.
8. Для слова да парадку прадастаўляецца 5 мінут.
9. На матых галасавання прадастаўляецца 3 мінуты.

На прапанову дэпутата тав. Міданава А. А. ад групы дэпутатаў Ленінграда, Масквы, Кіева і Тбілісі Савет Саюза прыняў наступны парадок дня:

1. Выбары Мандатнай камісіі Савета Саюза;
2. Асабістыя заявы і фактычныя дзелькі ўносяцца ў пісьмовым выглядзе і агаляюцца Старшынё Савета Нацыянальнасцей неадкладна, гледзячы на іх змест.
3. Пазачарговыя запітаны ўносяцца ў пісьмовым выглядзе і агаляюцца Старшынё Савета Нацыянальнасцей неадкладна.
4. Для слова да парадку прадастаўляецца 5 мінут.
5. На матых галасавання прадастаўляецца 3 мінуты.

Пасля выбары Мандатнай камісіі першае пасяджэнне Савета Саюза адкрываецца.

ІНФАРМАЦЫЙНАЕ ПАВЕДАМЛЕННЕ АБ ПАСЯДЖЭННІ СОВЕТА НАЦЫЯНАЛЬНАСЦЕЙ 12 СТУДЗЕНЯ 1938 Г.

12 студзеня ў 8 гадзін вечара ў зале пасяджэнняў Савета Нацыянальнасцей, у Крэмлi, адбылося адкрыццё Сесіі Савета Нацыянальнасцей.

На прапанову дэпутата тав. Петрушэва Г. І. Сесію адкрывае старшынё дэпутат Савета Нацыянальнасцей тав. Іхванна М. П.

Пасля кароткай прамовы тав. Іхванна Савет Нацыянальнасцей прыступіў да выбару Старшынё і намеснікаў Старшынё Савета Нацыянальнасцей.

Старшынёй Савета Нацыянальнасцей аднагалосна выбран тав. Швейнік Н. М. Намеснікамі Старшынё выбраны тт. Аславава Ч. А. і Лявінскі А. М.

Савет Нацыянальнасцей прыняў наступны рэзалюцыі работ Сесіі:

1. Пасяджэнні Сесіі Савета Нацыянальнасцей адбываюцца з 6 да 10 гадзін вечара.
2. Дакладчыкам па пытаннях парадку дня Сесіі Савета Нацыянальнасцей зацверджваецца Старшынё Савета Нацыянальнасцей.
3. Кожная група дэпутатаў Савета Нацыянальнасцей, якая налічвае не менш 50 чалавек, можа выстаўляць свайго сакладчыка.
4. Дакладчыкам прадастаўляецца для закліка адна гадзіна і для закліка савеза — 30 мінут; сакладчыкам для сакладчыка — 30 мінут, для закліка савеза — 15 мінут.
5. Прамоўным прадастаўляецца слова ў першы раз — 20 мінут і ў другі раз — 5 мінут.
6. Асабістыя заявы і фактычныя дзелькі ўносяцца ў пісьмовым выглядзе і агаляюцца Старшынё Савета Нацыянальнасцей неадкладна, гледзячы на іх змест.
7. Пазачарговыя запітаны ўносяцца ў пісьмовым выглядзе і агаляюцца Старшынё Савета Нацыянальнасцей неадкладна.
8. Для слова да парадку прадастаўляецца 5 мінут.
9. На матых галасавання прадастаўляецца 3 мінуты.

На прапанову дэпутата тав. Булганіна Н. А. ад групы дэпутатаў РСФСР, Казахстана і Беларускай Савецкай Рэспубліцы прыняў наступны парадок дня:

1. Старшынё Мандатнай камісіі — тав. Шчырабав А. С.
2. Члены Мандатнай камісіі: Аляксееў А. М., Шагімардануў Ф. В., Худай-Бергенаў Айгбай Нікалава К. І., Карнейчы А. В., Дзюгануў М. Д., Суганя Н. І., Уцягаліў Кулажан Арушанян Г. А., Кудіў Теймур Імам Куді оғлы.

Пасля выбары Мандатнай камісіі першае пасяджэнне Савета Саюза адкрываецца.

1. Выбары Мандатнай камісіі Савета Нацыянальнасцей;
2. Выбары пастаянных камісій Савета Нацыянальнасцей;
3. Унясенне змен і дадаткаў у некаторыя артыкулы Канстытуцыі ССР, у сувязі з прынятымі рашэннямі ЦВК і СНК ССР;
4. Выбары Прэзідыума Вярхоўнага Савета ССР — Старшынё Прэзідыума Вярхоўнага Савета ССР, намеснікаў Старшынё Прэзідыума Вярхоўнага Савета ССР, членаў Прэзідыума Вярхоўнага Савета ССР;
5. Утварэнне ўрада ССР — Савета Народных Камісараў ССР;
6. Назначэнне пракурора ССР;
7. Аб аглядзе выліткаў дэпутатаў, звязаных з выкананнем іх дэпутатскіх абавязкаў.

Прынятыя пастанова разглядаюцца на сумесным пасяджэнні Савета Саюза і Савета Нацыянальнасцей наступным пунктам:

1. Унясенне змен і дадаткаў у некаторыя артыкулы Канстытуцыі ССР, у сувязі з прынятымі рашэннямі ЦВК і СНК ССР.
2. Выбары Прэзідыума Вярхоўнага Савета ССР.
3. Утварэнне ўрада ССР — Савета Народных Камісараў ССР.
4. Назначэнне пракурора ССР.
5. Аб аглядзе выліткаў дэпутатаў, звязаных з выкананнем іх дэпутатскіх абавязкаў.

Для правяркі поўнамоцтваў дэпутатаў Савета Нацыянальнасцей выбрана Мандатная камісія ў складзе:

1. Старшынё Мандатнай камісіі тав. Нурісеў Салык — дэпутат ад Петрапаўлаўскай гарадской акругі, Казахская ССР.
2. Шчырабав Матвей Фёдаравіч — дэпутат ад Гур'яўскай акругі, Кіргізкай ССР.
3. Нікіцін Аляксандр Фёдаравіч — дэпутат ад Кіргізкай акругі, Кіргізкай ССР.
4. Паліт Малек Петросавіч — дэпутат ад Спенадэлаўскай акругі, Армянская ССР.
5. Бурдзіма Міхаіл Аляксеевіч — дэпутат ад Майскаўскай сельскай акругі, Адыгейскай аўтаномнай рэспублікі.
6. Тімашанка Семён Канстанцінавіч — дэпутат ад Караўскай сельскай акругі, Украінская ССР.
7. Рачон Сяргій Іосіпавіч — дэпутат ад Ступіцкай сельскай акругі, Беларускай ССР.
8. Кузьмевіч Тэуш — дэпутат ад Караўскай сельскай акругі, Казахская ССР.
9. Пасы Курбан Нізі — дэпутат ад Сталінскай акругі, Туркменская ССР.
10. Харвава Аляксей Аляксеевіч — дэпутат ад Тегенкорскай акругі, Грузінская ССР.
11. Худайчулаў Ібрагім — дэпутат ад Катта-Бурганскай акругі, Узбэцкая ССР.

Далей Савет Нацыянальнасцей прыступіў да разгляду пытання аб пастаянных камісіях Савета Нацыянальнасцей. Прапанову аб утварэнні Камісіі Законадаўчых меркаванняў уносіць ад групы дэпутатаў тав. Марчан Н. М.

Саветам Нацыянальнасцей зацверджваецца склад Камісіі Законадаўчых меркаванняў у складзе 10 чалавек:

1. Старшынё Камісіі тав. Тюрнін Петр Андрэевіч — дэпутат ад Ленінградскай сельскай акругі.

Члены Камісіі:

1. Старшынё Камісіі — Булганін Нікалай Аляксандравіч.
2. Лявінскі Аляксей Міхаілавіч — дэпутат ад Вілейскай гарадской акругі, Беларускай ССР.
3. Марчан Нікалай Макаравіч — дэпутат ад Вілейскай гарадской акругі, Украінская ССР.
4. Ісанідзэраў Джурабек — дэпутат ад Караўскай сельскай акругі, Казахская ССР.
5. Паспрышоў Аляксандр Нікалаевіч — дэпутат ад Веліцкай сельскай акругі, Башкірская ССР.
6. Паліт Малек Петросавіч — дэпутат ад Спенадэлаўскай акругі, Армянская ССР.
7. Вершыў Петр Афанасевіч — дэпутат ад Тбіліскай імя 26 кумунараў акругі, Грузінская ССР.
8. Лазуцін Саламон Абрамавіч — дэпутат ад Молатаўскай акругі, Кіргізкай ССР.
9. Тімашанка Семён Канстанцінавіч — дэпутат ад Караўскай сельскай акругі, Украінская ССР.
10. Шчырабав Отто Юльевич — дэпутат ад Казахскай сельскай акругі, РСФСР.

Пасля выбары пастаянных камісій першае пасяджэнне Сесіі Савета Нацыянальнасцей адкрываецца.

1. Старшынё Камісіі — Булганін Нікалай Аляксандравіч.

Члены Камісіі:

1. Лявінскі Аляксей Міхаілавіч — дэпутат ад Вілейскай гарадской акругі, Беларускай ССР.
2. Марчан Нікалай Макаравіч — дэпутат ад Вілейскай гарадской акругі, Украінская ССР.
3. Ісанідзэраў Джурабек — дэпутат ад Караўскай сельскай акругі, Казахская ССР.
4. Паспрышоў Аляксандр Нікалаевіч — дэпутат ад Веліцкай сельскай акругі, Башкірская ССР.
5. Паліт Малек Петросавіч — дэпутат ад Спенадэлаўскай акругі, Армянская ССР.
6. Вершыў Петр Афанасевіч — дэпутат ад Тбіліскай імя 26 кумунараў акругі, Грузінская ССР.
7. Лазуцін Саламон Абрамавіч — дэпутат ад Молатаўскай акругі, Кіргізкай ССР.
8. Тімашанка Семён Канстанцінавіч — дэпутат ад Караўскай сельскай акругі, Украінская ССР.
9. Шчырабав Отто Юльевич — дэпутат ад Казахскай сельскай акругі, РСФСР.

Пасля выбары пастаянных камісій першае пасяджэнне Сесіі Савета Нацыянальнасцей адкрываецца.

1. Старшынё Камісіі — Булганін Нікалай Аляксандравіч.

Члены Камісіі:

1. Лявінскі Аляксей Міхаілавіч — дэпутат ад Вілейскай гарадской акругі, Беларускай ССР.
2. Марчан Нікалай Макаравіч — дэпутат ад Вілейскай гарадской акругі, Украінская ССР.
3. Ісанідзэраў Джурабек — дэпутат ад Караўскай сельскай акругі, Казахская ССР.
4. Паспрышоў Аляксандр Нікалаевіч — дэпутат ад Веліцкай сельскай акругі, Башкірская ССР.
5. Паліт Малек Петросавіч — дэпутат ад Спенадэлаўскай акругі, Армянская ССР.
6. Вершыў Петр Афанасевіч — дэпутат ад Тбіліскай імя 26 кумунараў акругі, Грузінская ССР.
7. Лазуцін Саламон Абрамавіч — дэпутат ад Молатаўскай акругі, Кіргізкай ССР.
8. Тімашанка Семён Канстанцінавіч — дэпутат ад Караўскай сельскай акругі, Украінская ССР.
9. Шчырабав Отто Юльевич — дэпутат ад Казахскай сельскай акругі, РСФСР.

Пасля выбары пастаянных камісій першае пасяджэнне Сесіі Савета Нацыянальнасцей адкрываецца.

1. Старшынё Камісіі — Булганін Нікалай Аляксандравіч.

Члены Камісіі:

1. Лявінскі Аляксей Міхаілавіч — дэпутат ад Вілейскай гарадской акругі, Беларускай ССР.
2. Марчан Нікалай Макаравіч — дэпутат ад Вілейскай гарадской акругі, Украінская ССР.
3. Ісанідзэраў Джурабек — дэпутат ад Караўскай сельскай акругі, Казахская ССР.
4. Паспрышоў Аляксандр Нікалаевіч — дэпутат ад Веліцкай сельскай акругі, Башкірская ССР.
5. Паліт Малек Петросавіч — дэпутат ад Спенадэлаўскай акругі, Армянская ССР.
6. Вершыў Петр Афанасевіч — дэпутат ад Тбіліскай імя 26 кумунараў акругі, Грузінская ССР.
7. Лазуцін Саламон Абрамавіч — дэпутат ад Молатаўскай акругі, Кіргізкай ССР.
8. Тімашанка Семён Канстанцінавіч — дэпутат ад Караўскай сельскай акругі, Украінская ССР.
9. Шчырабав Отто Юльевич — дэпутат ад Казахскай сельскай акругі, РСФСР.

Пасля выбары пастаянных камісій першае пасяджэнне Сесіі Савета Нацыянальнасцей адкрываецца.

